



Спакон веку МіклашАмі
Назвае нас народ.
Мы не лежні-абібокі,
Працавіты, слаўны род.
У паселку Наваельня
Будзем жыць і працаваць,
Беларусь, сваю старонку,
Толькі працай праслаўляць.

Працавітасць, згуртаванасць, шчырасць – менавіта гэтымі якасцямі валодае сям'я Міклаш.

Галава сям'і Юрый Мікалаевіч – егер раённай арганізацыі Беларускага таварыства паляўнічых і рыбаловаў, атрымлівае дадатковую кваліфікацыю кінолаг.

Жонка Алена Аляксандраўна – педагог Дзятлаўскай дзіцячай школы мастацтваў.

Юрый і Алена ў шлюбе 15 гадоў, але ведаюць адзін аднаго з дзяцінства. Выхоўваюць траіх дачушак: Ксенію, Аляксандру і Алесю.

У кожнай з дачок свой талент, хобі. Старэйшая Ксенія скончыла аддзяленне фартэпіяна музычнай школы, сярэдняя, Аляксандра займаецца спевамі, танцамі, а малодшая, Алеся спрабуе свае сілы ў маляванні. Усе дзяўчынкі падтрымліваюць школьныя ініцыятывы, удзельнічаюць у розных мерапрыемствах.

Галоўныя якасці ўсіх членаў гэтай сям'і – працавітасць, уменне бачыць і адчуваць тых, хто побач, мэтанакіраванасць. Менавіта дзякуючы гэтым якасцям Міклашы дамагаюцца выдатных вынікаў. У сям'і створаны спрыяльныя ўмовы для гарманічнага развіцця кожнага члена сям'і, дзеці атрымліваюць выхаванне, заснаванае на духоўна-маральных каштоўнасцях, такіх як чалавекалюбства, справядлівасць, гонар, сумленне, воля, асабістая годнасць, вера ў дабро і імкненне да выканання маральнага абавязку перад самім сабой, сваёй сям'ёй і сваёй Айчынай. Усе члены сям'і ўдзельнічаюць у жыцці раёна. У сям'і надаецца ўвага эстэтычнаму выхаванню дзяцей, далучэнню іх да творчасці і мастацтва, культурна-гістарычнай спадчыны, нацыянальнай культуры.

Мужа і жонку Міклаш адрознівае неверагодная працавітасць і сціпласць. Юрый ва ўсім служыць надзейнай апорай сваёй жонцы.

Прысядзібны ўчастак дома ў яго ўмелых руках мільгае багаццем розных насаджэнняў, там заўсёды чысціня і парадак. Ён – сапраўдны сельскі працаўнік і выдатны прыклад для пераймання. Акрамя таго мае хобі – развядзенне сабак, увядзенне новай лініі ў пародзе руска-еўрапейскіх лаек. Яго сабакі заваёўваюць шматлікія ўзнагароды на выставах розных узроўняў. Алена сваё жыццё прысвячае не толькі сваім дзецям, але і сваім вучням музычнай школы. Адказна і старанна яна стварае ўтульнасць у сваім доме. Далікатныя жаночыя рукі Алены абслугоўваюць невялікую сямейную ферму з чатырох кароў. Сям'я Міклаш – сельскія прадпрымальнікі, якія адраджаюць спрадвечныя беларускія традыцыі вытворчасці і перапрацоўкі малочнай прадукцыі і вяртаюць на рынак нацыянальныя прадуктовыя тавары.

У паселку на ўзгорку
Між сосен і хвой
Хаціна невялікая
Стаіць над ракой
Далёка дарога з той хаты відна
Жыве ў ёй працавітая і дружная сям'я.
Тыя, хто жыве тут, усё пароўну дзеляць,
Долю і нядолю і у шчасце вераць.
Дзеткі падростаюць,
Цягнуцца да неба
Што казаць усім вам,
мы жывём як трэба.

